

План мерапрыемстваў
дзяржаўнай установы “Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г.Мінска”

на **ЖНІВЕНЬ 2024** года

Мерапрыемствы могуць быць перанесены па незалежных ад бібліятэк прычынах.

Даведкі па тэлефонах

Дата	Мерапрыемствы	Аўдыторыя	Час правядзення
Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы (вул. В.Харужай, 16) тэл. 243-44-32; 242-70-30			
01.08-31.08	“Літаратурная альтанка”: летняе чытанне (інтэлектуальныя актыўнасці, пальчыкавы тэатр, займальныя майстар-класы, кніжныя выставы) - летняя чытальня	Для шырокага кола чытачоў	12.00-17.00
01.08, 06.08, 08.08, 13.08, 14.08, 20.08, 22.08, 27.08, 29.08	«Круговые танцы народов мира»: знаёмства з народнымі традыцыямі праз танцавальную культуру - пазнавальная экскурсія ў руху	Для шырокага кола чытачоў	17.30
01.08-31.08	«Миры Клиффорда Саймака» - прагляд кніг аднаго жанра да 120-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	«Добро, рассыпанное по страницам» - кніжная выстава да 100-годдзя з дня нараджэння А.Алексіна	Для шырокага кола чытачоў	
02.08-15.08	“Стагоддзі ідуць, а мудрасць застаецца” - тэматычная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
03.08, 06.08, 10.08	“Разам весела чытаць!” - пальчыкавы тэатр	Для дзяцей і бацькоў	11.00
05.08	“Пазнаёмся з новай кнігай”: новыя паступленні - кніжная паліца на сайце	Для карыстальнікаў сайта	
05.08-31.08	«Весёлые истории Михаила Зощенко» - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
05.08-18.08	«Чтение объединяет сердца» - кніжная выстава да Сусветнага дня кнігалюбаў	Для шырокага кола чытачоў	
09.08-18.08	“Якая ежа і пітво - такое будзе і жыццё - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
09.08-18.08	“Мой ручны свет! Якасць увасаблення - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
12.08-18.08	«Респект читающей молодежи» - літаратурная палітра да Міжнароднага дня моладзі	Для шырокага кола чытачоў	
12.08-31.08	“Песні Перамогі” - кніжная выстава да 100-годдзя з дня нараджэння М.Ясеня	Для шырокага кола чытачоў	
12.08-31.08	«Проза писателей Латинской Америки» - кніжная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння Х.Л.Борхеса і 110-годдзя з дня нараджэння Х.Картасара	Для шырокага кола чытачоў	
12.08-31.08	«Мудрец из Веймара» - кніжная выстава да 275-годдзя з дня нараджэння І.В.Гётэ	Для шырокага кола чытачоў	
14.08	Кансультацыя юрыста грамадскага аб’яднання “Рэгіянальнае таварыства абароны спажыўцоў”	Для шырокага кола чытачоў	10.00-13.00
15.08-23.08	“Фатаграфія: жыццё ўражанняў у кадры” - тэматычная кніжная выстава да Сусветнага дня фатаграфіі	Для шырокага кола чытачоў	

16.08-26.08	“Ад родных вытокаў”: Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі - тэматычная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
19.08	“Пазнаёмся з новай кнігай”: новыя паступленні - кніжная паліца на сайце	Для карыстальнікаў сайта	
26.08-15.09	“Мінск. Сапраўдны. Нечаканы. Любімы” - кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
26.08-30.09	“Маё імя – Мінск”: горад у мастацкіх творах - кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
27.08	Кансультацыя натарыуса	Для шырокага кола чытачоў	10.00-13.00
31.08	Дзень інфармацыі. Агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00-17.00

Заводскі раён

Бібліятэка № 3 імя У.У. Маякоўскага (вул. Бачылы, 2) тэл. 357-35-02; 355-99-01

01.08-30.08	“Мы – надзея краіны” – кніжная выстава да Міжнароднага дня моладзі	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-30.08	“Кошки с книжной обложки” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-30.08	“Здравствуй, школьная пора” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-30.08	“Год са знакам якасці” - кніжна-інфармацыйная выстава да Году якасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-30.08	“Не вправа забыць” - кніжная выстава у памяць аб генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
02.08	“Ніхто, акрамя Вас” – кінасеанс да дня дэсантніка	Для шырокага кола чытачоў	15.00
08.08	“Жил да был черный кот” - музычныя пасядзелкі	Для шырокага кола чытачоў	15.00
09.08	“Дом звяроў” – віртуальная выстава да 40-годдзя адкрыцця Мінскага запарка	Для карыстальнікаў сайта	
09.08	“Котенок по имени Гав” - кінасеанс да Сусветнага дня катоў	Для шырокага кола чытачоў	15.00
11.08	“Никола осенний” – літаратурная гасцеўня	Для шырокага кола чытачоў	16.00
15.08	“Спяваем пра лета” - музычныя пасядзелкі	Для шырокага кола чытачоў	15.00
18.08	“Вяселыя пасядзелкі ў яблычны спас” – забаўляльная праграма	Для шырокага кола чытачоў	15.00
22.08	“Музычны кіеск” – літаратурна-музычная гасцеўня	Для шырокага кола чытачоў	15.00
23.08	“Маладзільныя яблычкі” - кінасеанс	Для шырокага кола чытачоў	15.00
25.08	“Бывай, лета!” – музычныя спеўкі	Для шырокага кола чытачоў	15.00

Бібліятэка № 11

(пр-д Ташкенцкі, 3) тэл. 378-76-55; 379-07-19

02.08-08.08	“Библиотеке с любовью” - акцыя -падарунак у дар бібліятэцы	Для шырокага кола чытачоў	
05.08-29.08	“Родной мовы пералівы” – акцыя-прапаганда роднай мовы	Для шырокага кола чытачоў	
08.08-13.08	“Наши литературные ресурсы”- інфармацыйна -ілюстраваная выстава да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
10.08-16.08	“Книга хочет домой!” - акцыя па выбачэнню даўжнікоў	Для шырокага кола чытачоў	
23.08-	Дзень інфармацыі “Книжный хит-парад”	Для шырокага	

24.08		кола чытачоў	
Бібліятэка № 13 (вул. Народная, 43а) тэл. 352-30-34; 267-47-68			
02.08	“Живописец реализма” – анлайн-практыкаванне да 180-годдзя з дня нараджэння мастака І.Рэпіна	Для карыстальнікаў сайта	
05.08	“Дасягненні беларускай навукі” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
13.08-31.08	“В мире прав и закона” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
22.08-08.09	“З кнігай у краіну Ведаў” – прагляд літаратуры да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
26.08	“В.Гёте - универсальный гений” – анлайн-практыкаванне да 275-годдзя з дня нараджэння	Для карыстальнікаў сайта	
28.08	Дзень інфармацыі. Агляд новых кніг і часопісаў.	Для шырокага кола чытачоў	
Кастрычніцкі раён			
Бібліятэка № 19 (вул. Казінца, 122) тэл. 380-23-03; 324-70-12			
02.08	«Качество жизни – качество окружающей среды» - віртуальная выстава	Для карыстальнікаў сайта	
05.08	“Бесплатные стихи в кармане” - акцыя	Для шырокага кола чытачоў	12.00
12.08	«Модный книжный приговор» - літаратурнае дэфіле	Для шырокага кола чытачоў	12.00
12.06-31.06	“Три великих спаса” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
13.08	«Слагаемые здоровья» - відэаагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00
14.08	«Уроки здоровья для больших и маленьких» - гутарка для бацькоў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
16.08	«Главные бренды страны» - гадзіна цікавых паведамленняў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
29.03	“Знаёмцеся – навінкі жніўня” – бібліяграфічны агляд навінак дарослай літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00
29.03	“Знаёмцеся - навінкі жніўня” - бібліяграфічны агляд дзіцячай літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00
Бібліятэка № 20 (вул. Жукоўскага д. 9, корп. 1) тэл. 377-51-26			
01.08-31.08	“Генацыд беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Агляд навых паступленняў часопісаў” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Стоп зарплате «в конвертах!»” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08	«Рукотворная краса» - майстар-клас па вырабу дэкаратыўных рэчаў	Для шырокага кола чытачоў	17.00
02.08-31.08	“Як зрабіць вясёлым дзень” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
03.08-31.08	“Талант человечности” – кніжная паліца да 100-годдзя з дня нараджэння А.Алексіна	Для шырокага кола чытачоў	
04.08, 11.08, 18.08,	“Чароўная стужка” – майстар-клас па вырабу дэкаратыўных рэчаў	Для шырокага кола чытачоў	10.00

25.08			
06.08-30.08	“За горизонтом реальности” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
15.08	«Искатели приключений» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
15.08-31.08	«Великий человек в образе поэта» – кніжная паліца да 275-годдзя з дня нараджэння В.Гётэ	Для шырокага кола чытачоў	
25.08	“Новым книгам – добры дзень!” – агляд новых паступленняў літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
Ленінскі раён			
Нотна-музычная бібліятэка (пр-т Партызанскі, 3) тэл. 354-29-60; 355-29-42			
01.08-31.08	“Майго раёна прыгажосць і постаць” - мастацкая выстава М.Шчэцька	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Надёжность, доступность, безопасность, эстетичность, новаторство: 2024 – Год качества” - выстава па матэрыялах друку да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Календарь знаменательных дат музыкальной жизни – август” - інфармацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“В нашем доме тысячи пластинок” - рэклама фонда грампласцінак і знаёмства з рэдкімі і каштоўнымі экзэмплярамі	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“От родных истоков: музыкально-историческое наследие Беларуси” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-25.08	“Ён пісаў песні Перамогі” - музычна-патрыятычная выстава да 80-годдзя вызвалення Беларусі і 100-годдзя з дня нараджэння М.Ясеня	Для шырокага кола чытачоў	
10.08	“Танго. Хорхе Луис Борхес и Астор Пьяццола” - музычная знаёмства да 125-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	13.00
26.08-08.09	“Лепшыя падручнікі для адукацыі” - выстава-рэйтынг да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
26.08-15.09	“Найпершае кніжнае свята” - літаратурна-музычная выстава да Дня беларускай пісьменнасці	Для шырокага кола чытачоў	
29.08	Дзень інфармацыі – агляд новай літаратуры і перыядычных выданняў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
29.08	“Звучащие автографы: И.Гёте в музыке” - агляд музычнай спадчыны	Для шырокага кола чытачоў	12.30
Бібліятэка № 7 імя Я. Коласа (вул. Пляханова, д. 97, корп. 4) тэл. 322-76-06; 263-91-12			
01.08-15.08	“Жизнь в руках молодых!” – рэтравыстава фотаздымкаў да Міжнароднага дня моладзі	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-15.08	“Да здравствует чтение!” – кніжная выстава да Дня кнігалюба	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Беларусь – страна со Знаком качества” – кніжная выстава да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Ленинский – район со знаком качества” – кніжная выстава да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Беларуская сучасная літаратура: дзецям са знакам якасці” – кніжная выстава да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Генацыд беларускага народа. Злачынства супраць жыцця” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Анатолий Алексин. Талант подаренный детям” – кніжная выстава да да 100-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	

01.08-31.08	“Сатира Михаила Зощенко” – кніжная выстава да 130-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
03.08-05.08	“Сустрэчы з новай кнігай” – дзень інфармацыі з аглядам новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
07.08	“Сустрэнемся ў экрана” – відэагасцеўня	Для шырокага кола чытачоў	16.00
08.08	“Мы вечно молоды душой” – літаратурна-музычная гасцеўня	Для шырокага кола чытачоў	15.00
15.08-31.08	“Лепшы настаўнік – кніга” – кніжная выстава-інфармацыя да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
15.08-31.08	“Пришел Спас – всем гостинцев припас!” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
21.08-31.08.	“Ад літары да кнігі” – кніжная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 12 (вул. Аўрораўская, 8) тэл. 316-00-89; 370-04-71			
01.08-31.08	“Юбілейны партрэт жніўня” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“У госці да кніг” - кніжная выстава новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Здаровы лад жыцця” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Очарование забытых кніг” - прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Якасць, стабільнасць, прагрэс” - кніжная выстава да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Асоба і час” - прагляд літаратуры аб знакамітых асобах	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Новыя кнігі чытальнай залы” - прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Новая беларуская кніга” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Боль і гнеў” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“На зямлі, дзе грывелі баі” - кніжная выстава да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Кніжкіны імяніны: кнігі-юбіляры” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Уладанні хараства” - фотавыстава Уладзіміра Каўганова	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“За здароўем да прыроды” - прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
06.08-31.08	“Парады дачнікам” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
07.08	“Кнігі на любы густ” - прагляд літаратуры ў дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	11.00-19.00
08.08	“Кніга адкрывае свет” - літаратуры у дзень інфармацыі ў чытальнай зале	Для шырокага кола чытачоў	11.00-19.00
08.08-31.08	“Чытаць і перачытваць” - прагляд літаратуры да Дня кнігалюбаў	Для шырокага кола чытачоў	
08.08-15.08	“Кошка на окошке: всё о кошках” - прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 16 (пр-т Ракасоўскага, 50) тэл. 324-83-88			
05.08-12.08	“М.Зощенко: жизнь, творчество, судьба” – кніжная выстава да 130-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
26.08-	“Каб жыла кніга, каб не зніклі веды” – кніжная выстава	Для шырокага	

03.09		кола чытачоў	
Маскоўскі раён			
Бібліятэка № 1 імя Л.М. Талстога (вул. Маскоўская, 18) тэл. 263-82-58			
01.08-31.08	“Геноцид беларускага народа” – кніжная выстава-памяць да 80-годдзя з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Беларускія брэндзі - сусветны знак якасці” – цыкл кніжна-ілюстраваных выстаў да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Московский район. Люди. События. Факты” – краязнаўчая кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Жнівень. Свет прыроды адчыняе кніга” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“ПЦПИ. Каждый вправе знать о праве” – інфармацыйна-прававая зона	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Вехи памяти и славы” – кніжная выстава-гонар да 80-годдзя з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Готовимся к школе вместе!” – кніжная выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Мастер пейзажа” – кніжна-ілюстраваная выстава-партрэт да 180-годдзя з дня нараджэння І.Рэпіна	Для шырокага кола чытачоў	
17.08	“Майский вальс Михаила Ясеня” – прэзентацыя кніжнай выставы да 100-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	12.00
31.08	“Горячие новинки месяца” - агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
Бібліятэка № 9 (вул. Лібкнехта, 51) тэл. 350-62-77			
01.08-31.08	“Книжкино лето” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-22.08	“Любимых книг чудоўныя старонкі” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
06.08, 13.08	“Падрастаю з кніжкай я” - летняя акцыя ў скверы	Для шырокага кола чытачоў	15.00-17.00
28.08-12.09	“Багацце кніжнага свету” – кніжная выстава да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
28.08-16.09	“Не знікне цуд прыгожага пісьменства” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 21 (вул. Слабадская, 63) тэл. 357-19-34			
01.08-31.08	“Повязь часоў – беларускі ручнік” – этнаграфічная выстава да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Азбука безопасности” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Кніжныя сцяжынкi лета” – выстава-адпачынак у час летніх канікул	Для шырокага кола чытачоў	
07.08-31.08	“Наша Перамога” – кніжная выстава да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў	Для шырокага кола чытачоў	
22.08	“Библиолето с книгой” – летняя чытальная зала	Для шырокага кола чытачоў	12.00-14.00
25.08	“Літаратура вялікага горада” - дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
29.08	“Наша фішка – дзеці і кніжка” – летняя чытальная зала	Для шырокага кола чытачоў	12.00-14.00
Бібліятэка № 22 (вул. Я. Чачота, 23) тэл. 347-85-67; 343-84-87			

01.08-31.08	“Літаратурны каляндар” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Паэтычная спадчына Міхаіла Ясеня” - выстава-юбілей да 100-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“По стране вечных каникул” – кніжная выстава-юбілей да 100-годдзя з дня нараджэння А.Г.Алексіна	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Весёлые истории М.Зощенко” – кніжная выстава-юбілей да 130-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“В мире сказок В.Одоевского” – кніжная выстава-юбілей да 220-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Жизнь и творчество Александра Радищева” - кніжная выстава-юбілей да 275-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Герман Мелвилл: сильный духом человек, писатель и авантюрист” - выстава-юбілей да 205-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Клиффорд Саймак и его книги” – кніжная выстава-юбілей да 120-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Скандинавский мечтатель-романист” – кніжная выстава-юбілей да 165-годдзя з дня нараджэння К.Гамсуна	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Великий аргентинский писатель” - выстава-юбілей да 125-годдзя з дня нараджэння Х.Л.Борхеса	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Магический реализм произведений Хулио Кортасара” - выстава-юбілей да 110-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Гёте – великий писатель и библиотечарь” – кніжная выстава да 275-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Беларускія пісьменнікі - дзецям” - выстава-адпачынак дзіцячых кніг	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	«Качество для всех - качество для каждого» - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Моладзь чытае і прапануе” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Спасы провожай – осень встречай” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Урожайные грядки” - выстава-парада для дачнікаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Наркомания: мода, образ жизни, смерть” - выстава - зварот да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатэчнымі сродкамі	Для шырокага кола чытачоў	
03.08	Дзень інфармацыі: адкрытыя прагляды. Агляд новых кніг і часопісаў.	Для шырокага кола чытачоў	13.00
14.08	“С книгой навсегда! Чтению мы скажем – да!” – “Летний читальный зал” - кніжная пляцоўка каля бібліятэкі	Для шырокага кола чытачоў	11.30-13.30
Партызанскі раён			
Бібліятэка № 5			
(вул. Казлова, 2) тэл. 263-39-85			
01.08-31.08	“Здароўе – галоўнае багацце нацыі!” – тэматычная выстава да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Сам сабе правазнавец” – кніжная выстава-інфарміна	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-16.08	“Гарады і мястэчкі маёй Радзімы” – кніжная выстава-вандроўка	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-16.08	“Суайчыннікі” – кніжная выстава-альбом	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-16.08	“Літаратурны каляндар: юбіляры жніўня” – кніжная выстава-каляндар	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-16.08	“Летнее чтение – вот это приключение!” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	

17.08-31.08	“Отдыхаем с книгой: летнее чтение” – чытацкая акцыя	Для шырокага кола чытачоў	
17.08-31.08	“Чытаем па-беларуску” – кніжная выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
17.08-31.08	“ВнеКЛАССное чтение” – тэматычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
20.08	“Парк імя Янкі Купалы” – віртуальная прэзентацыя да 75-годдзя з часу стварэння парка	Для карыстальнікаў сайта	
26.08-09.09	“Добрая і мудрая краіна ведаў” – тэматычная выстава да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
29.08-30.08	“Раім прачытаць: дзень новай кнігі” – дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 6 (вул. Кашавога, 10) тэл. 378-90-00			
01.08-15.08	“Им 100 и больше...: писатели-юбиляры” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.08	“Хранитель вечности” – віртуальная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння К.Саймака	Для карыстальнікаў сайта	
05.08	“Крылатые выражения о женщинах и мужчинах” – віртуальная выстава	Для карыстальнікаў сайта	
06.08-20.08	“Петр Ершов и его сказки”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
10.08	“Наша здароўе - у наших руках” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
18.08-30.08	“Позитив через объектив” - кніжная выстава да Сусветнага дзень фатаграфіі	Для шырокага кола чытачоў	
19.08	Свет тваіх захапленняў” – літаратурная гасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	12.00
26.08-04.09	“Добры дзень, новы школьны год!” - кніжная выстава да Дня ведаў	Для шырокага кола чытачоў	
26.08-16.09	“Проста Мінск. Любімы” – кніжная выстава-прысвячэнне да Дня горада Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
26.08	“Непрерывность Кортасара” – віртуальная выстава	Для карыстальнікаў сайта	
29.08	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 8 імя М.Багдановіча (вул. Даўгабродская, 12/2) тэл. 353-19-33; 352-13-19			
01.08-31.08	“Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Радзімая зямля, прынікнуў я к табе...” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Качество во всём – залог процветания Беларуси!” – кніжная выстава да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
19.08-25.08	“Па лабірынтах права” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
19.08-25.08	“Лета, кніга, я” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
21.08	“С детективом не скучаем” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
26.08-31.08	“Здоровое питание: просто и полезно” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
Першамайскі раён Бібліятэка № 15 імя Цёткі (вул. Талбухіна, 12а) тэл. 253-38-98; 240-00-68			
01.08-	«Беларусь – краіна са знакам якасці» – кніжная выстава да	Для шырокага	

31.08	Года якасці	кола чытачоў	
02.08-10.08	«Райский сад» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
05.08	«Летняя интерактивная программа возле библиотеки» – інтэрактыўная пляцоўка	Для шырокага кола чытачоў	12.00
08.08-17.08	«Смех – дело серьезное» – тэматычны прагляд літаратуры да 130-годдзя з дня нараджэння М. Зошчанка	Для шырокага кола чытачоў	12.00
19.08-31.08	«Секреты счастливой семьи» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
20.08	«Читай дворик» – акцыя	Для шырокага кола чытачоў	
26.08-31.08	«Жыццё са знакам якасці» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
26.08-15.09	«Першы раз у першы клас!» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
27.07	Дзень інфармацыі: адкрытыя прагляды, агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00-16.00

**Бібліятэка № 18
(вул. Каліноўскага, 55) тэл. 357-49-27; 352-30-77**

01.08-31.08	“Мілагучнае, звонкае роднае слова” - кніжная выстава-прапанова да Году якасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Зорнымі шляхамі любімага раёна” – фотавыстава да 55-годдзя з часу ўтварэння Першамайскага раёна г. Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“Поэзия акварели” – мастацкая выстава Віктара Данілава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-31.08	“На семейной книжной полке” - кніжная выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
05.08	“Поэзия акварели” – наведванне мастацкай выставы Віктара Данілава	Для шырокага кола чытачоў	
09.08-24.08	“Модная классика” - кніжная выстава-прапанова да Міжнароднага дня моладзі	Для шырокага кола чытачоў	
09.08	“База дадзеных “ЭТАЛОН”” - кансультацыя	Для шырокага кола чытачоў	
11.08	“Зорнымі шляхамі любімага раёна” – наведванне фотавыставы да 55-годдзя з часу ўтварэння Першамайскага раёна г. Мінска	Для шырокага кола чытачоў	
12.08-26.08	“Встретимся в библиотеке” – летняя чытальня	Для шырокага кола чытачоў	
14.08	“Дуэт сердец” - літаратурная анлайн-гульня	Для карыстальнікаў сайта	
16.08	“Под пологом тайны” – тэматычны прагляд літаратуры дэтэктыўнага жанру	Для шырокага кола чытачоў	
19.08	“Гонар беларускай літаратуры” - акцыя-віктарына да Году якасці	Для шырокага кола чытачоў	

Савецкі раён

**Бібліятэка № 2 імя Н.К. Крупскай
(вул. Усходняя, 56) тэл. 270-30-84; 378-71-47**

01.08-16.08	“Сказочная радуга” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.08-25.08	“Краски лета” - выстава-вернісаж дзіцячых малюнкаў выхаванцаў ізастудый “Гармонія” і “Сонечны круг” ЦДАДзіМ “Светаць”	Для шырокага кола чытачоў	
02.08-16.08	“В стране вечных каникул” – кніжная выстава да 100-годдзя дня нараджэння А.Г. Алексіна	Для шырокага кола чытачоў	
02.08	“Раскрасим сказочных героев” – акцыя да Дня кніжкі-размалёўкі	Для шырокага кола чытачоў	12.00-18.00
04.08,	“Калейдоскоп книжных новинок” – выстава-прагляд новых	Для шырокага	12.00-

05.08	паступленняў	кола чытачоў	17.00
08.08-23.08	“Весёлые истории Михаила Зощенко” – кніжная выстава-настрой да 130-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
08.08-30.08	“Право и закон. Знать и соблюдать” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
09.08	“Всеминый день книголюбов” – бібліятэчная акцыя да Сусветнага дня кнігалюбаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00-17.00
13.08-29.08	“Август Спасами богат” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
14.08-31.08	“У госці да беларускай казкі” - выстава аднаго жанру	Для шырокага кола чытачоў	
15.08-30.08	“Домашние заготовки” – кніжна-ілюстрацыйная выстава-парада	Для шырокага кола чытачоў	
15.08-27.08	“Пусть место найдётся животным бездомным в доме уютном, в мире огромном” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
16.08-30.08	“Гений мысли и повелитель слова” – кніжная выстава да 275-годдзя з дня нараджэння І.В. Гётэ	Для шырокага кола чытачоў	
18.08, 23.08	“Советуем прочитать!” – бібліятэчная акцыя	Для шырокага кола чытачоў	12.00-17.00
20.08-31.08	“Полезные книги для умников и умниц” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
29.08-14.09	“Асветнік, вучоны, першадрукар – Францішак Скарына” – кніжная выстава да Дня беларускага пісьменства	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 17 (Лагойскі тракт, 25) тэл. 343-23-42			
01.08-30.08	“Забвению не подлежит” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.08-25.08	“Литературное лето” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.08-20.08	“Анатолий Алексин и его книги” - кніжная выстава да 100-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
04.08-31.08	“Багацці роднай прыроды” - выстава-падарожжа	Для шырокага кола чытачоў	
06.08-20.08	“Молодёжь – знак качества страны” - кніжная выстава да Міжнароднага дня моладзі	Для шырокага кола чытачоў	
14.08-30.08	“Прачытаю кнігу пра вайну” - выстава-акцыя да 80-годдзя вызвалення Беларусі	Для шырокага кола чытачоў	
17.08-31.08	“Фатаграфічная калекцыя” - фотавыстава да Сусветнага дня фатаграфіі	Для шырокага кола чытачоў	
Фрунзенскі раён			
Бібліятэка № 4 імя М.В. Гогаля (вул. Лабанка, 22) тэл. 350-13-86; 350-13-92			
01.08-31.08	“Столькі горкіх спаленых дзён” - кніжная выстава, прысвечаная генацыду беларускага народу ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
02.08-15.08	“З кнігай ты не адзінокі” - кніжна-ілюстраваная выстава да Сусветнага дня кнігалюбаў	Для шырокага кола чытачоў	
04.08-14.08	“Барыс і Глеб – паспеў хлеб” - этнаграфічная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
12.08-19.08	«Всё в твоих руках. Думай!» - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
15.08-25.08	“Экалогія на кожны дзень” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
23.08-31.08	“То, что в ранец мы положим” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 14 імя Ф. Багушэвіча (вул. Прытыцкага, 42) тэл. 304-97-87; 322-00-99			

01.08-31.08	“Дакрануцца душой да спадчыны” - кніжная выстава-інсталяцыя	Для шырокага кола чытачоў	
05.08-25.08	“Аматарам прыгодніцкай літаратуры” - выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
06.08	“Мілая мая Марылька” – музейная сустрэча да 155-годдзя з дня нараджэння М.А. Багдановіч	Для шырокага кола чытачоў	14.00
09.08	“Я. Мой образ жыцця. Мое здароўе” – карысная размова	Для шырокага кола чытачоў	12.00
19.08-31.08	“Радзіма мая Беларусь” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
23.08-07.09	“Планета знанняў” – кніжная выстава серыі кніг “Беларуская дзіцячая энцыклапедыя”	Для шырокага кола чытачоў	
24.08-26.08	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Цэнтральны раён			
Спецыяльная гарадская бібліятэка для сляпых (вул. Камуністычная, 42) тэл. 357-56-65; 356-58-32			
06.08	“Кніга іщет друга”- акцыя	Для шырокага кола чытачоў	
06.08	“Адраджэнцы Беларусі: Яўген Хлябцэвіч” – віртуальная прэзентацыя	Для карыстальнікаў сайта	
15.08	“Воок-сімпатія” - агляд кніг з запісам агучаных водгукаў чытачоў	Для шырокага кола чытачоў	
19.08-25.08	“Азы православія - к мудрасці ступенька” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
28.08	“Качественное питание – залог здароўя. Кулінарныя традыцыі беларусоў” – пазнавальная гадзіна да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	10.00
Бібліятэка № 10 імя М. Мінковіча (бул. Шаўчэнкі, 15) тэл. 338-68-82			
05.08-16.08	“Беларусь – краіна маёй будучыні” - тэматычны прагляд да Года якасці	Для шырокага кола чытачоў	
12.08-16.09	“Горад, красою і мужнасцю слаўны” – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня горада	Для шырокага кола чытачоў	
27.08	“Чытанне – вось лепшае навучанне” - тэматычны агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00-14.00
23.08-07.09	“Чытанне – свята для ўсіх” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
29.08	“Кніга нашага сумлення” - экалагічная гадзіна да 45-годдзя з часу заснавання Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	12.00
26.08	“Сустрэчы з новай кнігай” - дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	